

Пролетары ўсіх краін, единіцеся!

ЧЫРВОННАЯ ЗВЯЗДА

ОРГАН КОСАУСКАГА РК КП(б)Б і ВІЛКАНКОМА
РАЙСОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ

№ 40 (60) Панядзелак, 17 верасня 1945 г.

ВІЛІКАЕ СВЯТА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Сёння беларускі народ адзначае сваё вілікае нацыянальнае свята—шостую гадавіну з дня ўз'еднання беларускіх земляў і народа ў адзіную беларускую дзяржаву.

Шэсць год таму назад, 17 верасня 1939 г. доблесная Чырвоная Армія па загаду совецкага ўрада, выражуючы волю совецкага народа, уступіла на тэрыторыю Заходній Беларусі і ўзяла пад ахову жыццё і маё масць беларускага насельніцтва. Народы вілікага Савецкага Саюза працягнулі брацкую руку дапамогі сваім адзінакроўным братам—беларусам, якім ужо тады пагражала небяспека пасці пад ігні ненавісных нямецкіх захопшчак.

Дваццаць год пакутвалі народы Заходній Беларусі пад гнётам польскіх памешчыкаў і капиталістаў. Заходняя Беларусь разглядалася і між калонія і ператварылася ў аграрны дадатак цэнтральнай Польшчы. Вязлілася рабаванне рабочых і сялян, забарона роднай мовы, разгром культурыных установ беларусаў, зверскія карнізы экспедыцыі ў адказ на малейшее праяўленне сімпатій да Савецкага Саюза канцэнтрацыйныя лагеры і турмы з'яўляліся сродкамі так званага ўціхамірання „красаў усходніх“. Правядзенне палітыкі дэнацыяналізацыі беларусаў было афіцыйнай лініяй польскіх улад, школ, царквы і суда.

У гісторычны дні 1939 г. народы Заходній Беларусі былі выратаваны ад пагражання шага ім разбурэння вынішчэння і дэнацыяналізацыі. Яны атрымалі поўнае нацыянальнае вызваленне, назаўсёды пазбавіліся ад дзікага сваволія з боку польскіх магнатаў.

28-30 кастрычніка 1939 г. у Беластоку Народное Сабранне Заходній Беларусі, выкававаючы волю ўсего народа, абвiesціла ўстаноўленне совецкай улады на ўсіх тэрыторыях Заходній Беларусі ўз'еднанне з Совецкай Беларуссю.

Беларуская Советская Соціялістычная Рэспубліка заняла свае законныя гістарычныя і этнографічныя граніцы і ператварылася ў рэспубліку з 10,5 мільённым насельніцтвам.

Совецкая улада дала працоўным Заходніх абласцей Беларусі ўсе права, прадугледжаныя Канстытуцыяй СССР. Фабрыкі і заводы былі пераданы рабочым, а зямлю, якой раней карысталіся памешчыкі, атрымалі яе законныя гаспадары—сяляне. Перад працоўнымі Заходній Беларусі адкрылася светлая, шчаслівая будучыня.

Шостую гадавіну ўз'еднання беларускіх земель і народа ў адзіную Беларускую дзяржаву беларускі народ адзначае ўзвестаноўцы пабеданоснага завяршэння другой сусветнай вайны.

У агульную справу перамогі нашай радзімы над гітлераўскай германіяй беларускі народ унёс свой пасільны ўклад. Сведчанне гэтаму—усенародная партызанская барацьба супроты нямецкіх захопнікаў у тылу ворага, самаадданая праца рабочых, сялян і інтэлігэнцыі на вызваленай зямлі на карысць сваёй Радзімы.

Адзначаючы сёння сваё вілікае свята, беларускі народ пад кірауніцтвам партыі Леніца—Сталіна, пры дапамозе вілікага рускага народа, пойдзе па шляху далейшага росквіту і шчаслівага жыцця.

Сёння беларускі народ адзначае шостую гадавіну з дня ўз'еднання беларускіх земляў у адзіную беларускую дзяржаву.



ПА РОДНАЙ БЕЛАРУСІ

ВЯЧЭРНІЯ ШКОЛЫ ДЛЯ ДАРОСЛЫХ

Заканчваеща падрыхтоўка да пачатку навучальнага года ў вячэрніх школах для дарослых.

У гэтым годзе ствараецца 225 няпоўных сярэдніх школ для рабочай моладзі. Тут павінна займацца каля 15 тысяч чалавек. Заняткі ў школах рабочай моладзі пачнуцца 15 верасня.

Апрача таго аганізуваюцца каля 400 пачатковых і сярэдніх школ для сельской моладзі, у якіх павінна навучацца звыш 15 тысяч чалавек.

ПЕСНІ НА СЛОВЫ ЯНКІ КУПАЛА

Беларускі кампазітар Палонскі напісаў новы цыкл песень на тэксты народнага паэта БССР Інкі Купалы. Напісана шэсць хору і некалькі рамансаў.

ОРША У БУДУЧЫМ

У Оршу віязджае брыгада архітэктараў-планіроўшчыкаў для абледавання і вывучэння горада ў мэтах распрацоўкі генеральна-га праекта планіроўкі і аднаўлення яго. Праект горада Орши будзе распрацоўвацца ў Мінску ў майстэрні архітэктара Трах-гэнберга.

Аднаўленне калгасных млыноў у Беларусі

У раёнах Беларусі аднаўляецца 150 калгасных млыноў. Акрамя таго, рамантуюцца 250 млыноў і будзе пабудавана ўноў яшчэ 100. Для падрыхтоўкі млыноў і інструктараў калгаснага мукамолля арганізованы спецыяльныя курсы.

УЗ'ЕДНАННЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА У АДЗІНАЙ БЕЛАРУСКАЙ СОВЕЦКAI ДЗЯРЖАВЕ

Вялікая Каstryчніцкая Соціялістычна рэвалюцыя 1917 года адкрыла беларускаму народу шляхі да вольнага развіцця, вызваліўшы яго ад прыгнёту капіталістаў і памешчыкаў. Пад кірауніцтвам вялікай партыі Леніна-Сталіна, пры брацкай дапамозе вялікага рускага народа, беларускі народ стварыў сваю соўецкую дзяржаву.

Лёс працоўных Заходній Беларусі склаўся інакш.

Рэакцыйныя правячыя кругі былой Польшы, правадзіўшыя авантурыйскую агресіўную палітыку, якая ні ў якім разе не ішла ў карысць інтэрэсам польскага народа, началі ў 1920 годзе вайну з Советскай Расіяй. Каstryчніцыя падзеі эканамічным і ваенным становішчам маладой советскай дзяржавы яны захапілі Заходнюю Украіну і Заходнюю Беларусь. Беларускі народ быў раздзелен на дзве часткі.

Былыя правіцелі буржуазна-памешчыцкай Польшы ператварылі Заходнюю Беларусь у сваю калонію, у аб'ект самай зверской эксплаатацыі, дзікага нацыянальнага прыгнёту і здзекаў.

Рэакцыйныя кругі Польшы, праводзячы палітыку, накіраваную супроць Советскага Саюза і свайго народа, садзейнічалі распальванню другой сусветнай вайны. Гэта палітыка прывяла Польшу да катастрофы.

1 верасня 1939 года гітлераўская Германія напала на Польшу і польская дзяржава праз два тыдні спыніла сваё існаванне.

Вайна на тэрыторыі Польшы стварыла небяспеку для Советскага Саюза. Прасоўванне гітлераўской арміі на ўсход пагражала прабашчэннем украінскага і беларускага насељніцтва Заходній Украіны і Заходній Беларусі. З прыхыны гэтага советскі ўрад аддаў распараджэнне Чырвонай Арміі перайсці граніцу і ўзяць пад ахову жыццё і маёсць насељніцтва Заходній Украіны і Заходній Беларусі. Гэты загад войскамі

Чырвонай Арміі быў выканан паспяхова. Такім чынам адбылося нацыянальнае і соціяльнае вызваленне Заходній Беларусі.

29 каstryчніка 1939 года Народны Сход Заходній Беларусі, выказваючы волю ўсяго народа, абвясціў устаноўленне совецкай улады, канфіскацыю памешчыцкіх земляў, нацыяналізацыю банкаў і буйней прымысловасці, уз'яднанне беларускага народа ў адзінай беларускай совецкай дзяржаве і ўваходжанне ў Советскі Саюз.

2 лістапада 1939 года на Унечарговай 5 Сесіі Вярхоўнага Совета СССР просьба Народнага Схода аб прыняці Заходній Беларусі ў састаў СССР была задаволена. 14 лістапада 1939 года Унечарговая сесія Вярхоўнага Совета БССР пастановіла прыняць Заходнюю Беларусь у састаў Беларускай Советскай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Зблася адвечная мара беларусаў. Беларускі народ быў назаўсёды ўз'яднан у адзінай беларускай дзяржаве.

Працоўныя Заходніх абласцей сталі поўнапраймі гаспадарамі свайго жыцця, свайїх краіны. Толькі совецкая Улада ліквідавала беспрацоўе. За кароткі час работы атрымалі больш 400 тысяч беспрацоўных. Шырокая быў прыцягнуты працоўныя да кірауніцтва дзяржавай. На тэрыторыі Заходніх абласцей Беларусі ў мясцовыя советы было выбрана 45 тысяч дэпутатаў. На кіруючу советска-гаспадарчую работу было вылучана звыш 18 тысяч рабочых і сялян. Працоўныя Заходній Беларусі, як і ўсяго Советскага Саюза, атрымалі працы, запісаныя ў Сталінскай Канстытуцыі — права на працу, на адпачынак, асвету і матэрыяльнае забяспечэнне ў старасці. Працоўным сялянам совецкі ўрад перадаў 439 тысяч гектараў ворыўнай зямлі; 14 тысяч батракоў, беднякоў атрымалі коней, 33.400 гаспадароў атрымалі кароў.

Шчаслівае і мірнае жыццё беларускага народа быў спынена нападам фашысцкай Германіі на Советскі Саюз. Немцы акупіравалі Беларусь і над беларускай зямлём наўсіла цёмная ночь гвалтаў, парабашчэння і смерці. Але беларускі народ не пакарыўся. Па ўсёй беларускай зямлі па закліку таварыша Сталіна, пад кірауніцтвам комуністычнай партыі большавікоў Беларусі і яе Цэнтральнага Камітэта ўзняўся магутны партызанскі рух. Вораг не знаходзіў сабе спакою на беларускай зямлі. Звыш 300 тысяч партызан вялі непрыміримую барацьбу з нямецкімі захопнікамі.

Настав ліпень 1944 года. Чырвоная Армія сваім пабеданосным наступленнем на Заход вызваліла беларускія землі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Велізарнай падзеяй у жыцці совецкага і польскага народаў з'яўляецца тое, што паміж Советскім Саюзам і новай Польшай падпісан дагавор аб дружбе, узаемадапамозе і пасяўленным супрацоўніцтве. Дружественны адносіны совецкага і польскага народаў зараз яшчэ больш умацаваліся. У жніўні 1945 года падпісаннем дагавора паміж Советскім Саюзам і Польскай Рэспублікай аб совецка-польскай дзяржаўнай граніцы канчаткова выршана пытанне аб граніцы Советскай Беларусі з дружественнай нам сучаснай Польшай.

Беларускі народ, кіруемы партыяй Леніна-Сталіна і надалей будзе не пакладаючы рук працаўцаў над тым, каб залячыць раны, нанесеныя вайной народнай гаспадарцы рэспублікі, дабіваючыся новага росквіту соцыялістычнай Радзімы і няухільнага ўздыму матэрыяльнага і культурнага ўзроўня жыцця народаў нашай краіны.

І. ПАНКЕВІЧ

ПА ШЛЯХУ РАДАСНАГА ЖЫЦЦЯ

Сёння беларускі народ святкуе сваё вялікае нацыянальнае свята—шостую гадавіну ўз'еднання беларускіх земель у адзіную беларускую дзяржаву.

Для працоўнага сялінства Стайкаускага сельсовета гэты дзень асабліва знамянальны. Шэсць год таму назад перад ім, які перад усім народам Заходній Беларусі, упершыню адкрылася рада чое вольнае і шчаслівае жыццё без паноў, без прыгнёту і ўніжэння.

Пры польскай уладзе цяжкім было жыццё для сялянскіх Стайкі. Беззямелле, голад, непасільная праца быў штодзённым спадарожнікам сяляніна. Затое добра жылося памешчыку Юндзелу, як і толькі на тэрыторыі Стайкаускага сельсовета меў звыш 700 га. пахатнай зямлі, многа лесу і другіх угоддзяў.

Дзень іначай працавалі на гаспадарцы Юндзела сяляне вёскі, а атрымлівалі за гэта міэрную плату.

Акрамя непасільной працы 4 талечы сяляне кожны дзень адчывалі нацыянальны і палітычны прыгнёт. Родная мова была забаронена.

17 верасня 1939 г. Чырвоная Армія, выконваючы воінсовецкага народа, уступіла на тэрыторыю Заходній Беларусі, прынесла заходнім беларусам шчэслівае, радаснае жыццё.

На поўныя грудзі ўздыжну ді сяляне вёскі Стайкі. Не стала паноў, асаднікаў і другіх прыгнітальнікаў беларускага народа. Не стала памешчыкі Антона Юндзела, а зямлю яго совецкая ўлада бясплатна аддала яе законным уладальнікам—сялянам.

Але не доўга прышлося памешчыць вольным жыццём. У чэрвені 1941 г. німецкія захопнікі вераломна напалі на нашу радзіму. Чорная хмары німецкага нашэсця навісла над нашай роднай Беларуссю.

Тры з палавінай годы перажывалі сяляне в. Стайкі не-памернія пакуты і здаекі. Але вера ў сваё вызваленне, вера ў тое, што Чырвоная Армія вернецца і зноў прынісе радасць і свабоду ніколі не пакідала нашых людзей.

І дзень вялікай радасці

прышоў. У ліпені мінулага года Чырвоная Армія вызваліла наш раён ад німецкай погані. Сяляне в. Стайкі зноў закрочылі па шляху радасці і шчасця.

Дастаткова сказаць, што з часу вызвалення ад немцаў сяляне вёскі атрымалі з рук совецкай улады калі 200 гектараў зямлі. Безземельныя і малазямельныя сяляне Курэльчык Апанас, Дылюк Ваціль, Мартынчык Рыгор, Мурашка Шэўтэр, Доўста Тацяна і многія другія атрымалі ад 3-х да 4-х га. зямлі кожны. Звыш 50 малазямельных гаспадарак атрымалі ад 1 да двух га. зямлі кожная. Сяляне, атрымаўшы зямлю, дзякуюць совецкай ўладзе і вілікаму Сталіну.

Пасля выгнання немцаў з мяжоў на шай Беларускай рэспублікі Сяляне вёскі Стайкі, як і ўвесе, вызвалены беларускі народ, прыкладлі ўсе намаганні для дапамогі Радзіме і Чырвонай Арміі ў хутчэйшым і канчатковым разгроме гітлераўскай Германіі.

Не гледзячы на недахон цігавай сілы, веснавая сяўба ў гэтym годзе была праведзена організавана. Звыш 10 га было засеяна ў фонд Чырвонай Арміі. Дружна прыйшла ўборка. Зараз амаль усе сяляне поўнасцю выканалі план здачи хлеба дзяржаве, актыўна здаюць хлеб у фонд Чырвонай Арміі. Лепшымі хлебадзятыкамі з'яўляюцца Пархомік Пётр, Забельскі Павел, Раманчук Сідар, Раманчук Michał, Лобан Фама, Шупенік Anna Алексееўна і др. Яны ўжо поўнасцю разлічыліся з дзяржавай па здачы хлеба дзяржаве па абавязацельствах і ў фонд Чырвонай Арміі.

Святкуючы сёння сваё вялікае свята—6-ю гадавіну з дня ўз'еднання беларускіх земель і народа ў адзіную Беларускую дзяржаву, сяляне вёскі Стайкі, натхнёныя вілікімі перамогамі нашай радзімы над яе ворагамі, выканаюць усе абавязацельствы перад радзімай, пойдуць у светлу будучыню па шляху радаснага, шчаслівага і культурнага жыцця.

І.ЧАПЛІНСКІ

Наша свята

6 год прыйшло з таго часу, як наш беларускі народ уз'еднаўся ў адзіную Беларускую дзяржаву. 17 верасня 1939 года народ заходніх абласцей Беларусі будзе памятаць як самы светлы дзень ў іх жыцці.

Я стары чалавек і многа гора перажыў на сваім вяку.

При польскай уладзе мяне не лічылі за чалавека. Німецкія душагубы хацелі зусім знішчыць наш народ. Разам з тысячамі другіх прышлося і мне на сваёй спіне адчуць што значыць „новы парадак“ крывавага звера Гітлера.

Мне дорага совецкая ўлада. Дорага таму, што яна цэніць кожнага працоўнага чалавека, клапоціцца аб ім. Совецкая ўлада адчыніла нам і нашым дзецям широкія дзвёры ў шчаслівую будучыню.

АДАМ ПЕРАВАЛОЦКІ,
сялянін в. Яблонка.

Радасны дзень

Сёння для мяне радасны дзень. Перажыўши 20 пакутных год пры польскіх панах, перанёсши цяжкае гора і пакуты німецкай акупацыі, приемна думаць, што зноў ты вольны чалавек і што табе не пагражае ніякая небяспека.

У годы польскага панавання мы цвёрда верылі, што совецкі народ прыдзе нам на дапамогу. І ён прыйшоў. 17 верасня 1939 года быў для нас самымі светлымі днём. У перыяд німецкай акупацыі мы з дні на дзень чакалі Чырвоную Армію. І яна прышла, назаўсёды вызваліўши нас ад німецкіх катав.

Многа гора перажыў я за гэтых годы, немцы расстралялі маю жонку. Син мой загінуў у баях за нашу радзіму. Але сяядомаеца таго, што больш ніколі не вернуцца суроўныя годы, што перад намі вялікая будучыня, згладжвае усю боль. І холадца яшчэ больш працаваць, каб быць карысным чалавекам для Радзіму.

Слава нашай вялікай цудоўнай Радзіме!

АДАМ КУЛІНІЧ, сялянін
в. Воля Яблонскага сельсовета.

Страты японцаў і трафеі нашых узброеных сіл на Далёкім Усходзе за час з 9 жніўня па 9 верасня 1945 г.

На Далёкім Усходзе наша армія і Ваенна-Марскі флот з 9 жніўня па 9 верасня гэтага года панеслі праціўніку наступныя страты ў жывой сіле і тэхніцы.

Захоплена: самалётаў—925, танкаў—369, бронемашын—35, палявых гармат, у тым ліку і самаходных—1.226, мінамётаў—1.340, кулямётаваў—4.836, вітровак—каля 3000.000, радыёстанцый—133, аўтамашын—2.300, трактараў і цягачоў—125, коней—17.497, складаў з боепрыпасамі, узбраеннем, снараджэннем і прадуктамі харчавання—742.

Нашым войскам здалося ў палон больш 594.000 японскіх салдат і афіцэраў і 148 генералаў, у тым ліку да 20.000 раненых. Японцы страцілі толькі забітымі звыш 80.000 салдат і афіцэраў.

Такім чынам, агульныя страты японцаў у людзях, не лічачы загінуўшых каманд з затопленых японскіх караблёў, складаюць: палоннымі і забітымі звыш 674.000 салдат і афіцэраў.

Караблямі і часцямі Ціхаакіянскага флота за той-жа перыяд часу патоплена наступная колькасць караблёў і плаўсродкаў японцаў: эсмінцаў—2, транспартаў—28, танкераў—3 кацераў—5, барж і шкун—12.

За гэты-ж час страты нашых войск на Далёкім Усходзе складаюць: забітымі—8.219 чалавек і раненымі—22.264 чалавекі.

СОВІНФОРМБЮРО.

Новы навучальны год пачаўся

A. Карнышкова.

Новы 1945-46 навучальны год пачаўся ў абстаноўцы падобноснага заканчэння другой сусветнай вайны. Гэта дазволіла значна пашырыць школьнную сетку, павялічыць колькасць вучняў.

У гэтым годзе ў нашым раёне настава адкрыта 9 школ. Большасць школ своечасова адрамантаваны і ў паўнай прыгоды для заняткаў. За парты села 6 тысяч дзяяцей—на адну тысячу больш, чым у мінулым годзе.

Першы дзень заняткаў паказаў, як многія школы арганізавана пачалі новы навучальны год. У Косаўскай НСШ (дырэктор т. Арлоў) напярэдадні заняткаў быў праведзен падворны абход. Класы выглядалі святочна.

У запольскай НСШ (дырэктор т. Баркоўскі) у першы дзень заняткаў былі вывешаны спісы вучняў, расклад заняткаў. Дзеци, якія ўпершыню прышлі ў школу, былі ўпісаны на сустраты настаўнікамі.

Аднак не ўсе школы падрыхтаваліся да новага навучальнага года так, як гэта треба. У гошчоўскай НСШ (дырэктор т. Кароль) заняткі

першага верасня былі сорваны з-за непадрыхтованасці школьнага памяшкання.

Не зусім добра абстаіць справа з наведваннем школ вучнямі. У першы дзень заняткаў у школы не явілася звыш тысячи вучняў. Гэта абавязвае настаўнікаў, дырэктароў і загадчыкаў школ весці широкую растлумачальную работу сярод той часткі басьцькоў, дзецы якіх пасуць стада, або не наведваюць школу па другіх прычынах.

Не на высокім узроўні прыйшлі асеннія экзамены У Любішчыцкай НСШ вучні чацвертага класа, якія ў дыктоўках па рускай і беларускай мовах зрабілі па 25-30 па мілак, былі пераведзены у пяты клас. Такое становішча наглядаецца і ў некаторых других школах.

Перад настаўнікамі Косаўскага раёна ў гэтым навучальным годзе стаяць адказныя задачы. Яны павінны забяспечыць далейшае павышэнне якасці навучання і выхавання дзяяцей, ліквідаваць усе недахопы, якія выявіліся ў першыя дні работы школ.

Хлеб—роднай дзяржаве

ЯБЛОНКА. Даўнойна супрацоўніцтва ў свята 17 верасня перадаваю сяляне Яблонскага сельсовета.

Большасць сялян ужо поўнасцю здалі хлеб па абавязацельствах, а зараз здаюць хлеб у фонд Чырвонай Арміі. Сяляне Кузьміцкі Ілья, Баран Антон (в. Воля), Кулініч Александр, Пытляк Ефім, Ленчынскі Іван (в. Яблонка) і др. поўнасцю выканалі свае абавязацельства па хлебанарыхтоўках і у фонд Чырвонай Арміі.

Г. БАРСУК

ЯГЛЕВІЧЫ. У чэсць свята 17 верасня комсамольцы вёскі Яглевічы Кузьмін Нікалаі Сяргеевіч, Клютко Васіль, Кудрыяновіч і Бахур Віталій поўнасцю разлічыліся па хлебанарыхтоўках і па здачы хлеба ў фонд Чырвонай Арміі.

Зараз яны актыўна працују на хлебанарыхтоўках у другіх вёсках сельсовета.

Т. Шалоніна

Сеюць азімыя

Сяляне в. Любішчыцы распачалі сяю ў азімых.

Першымі прыступілі да сяюбы Молаш Рыгор, Брыль Рыгор і Мазур Рыгор.

А. Мазур, упраўнаважаны сельсовета.

З ВОДКА

Аб ходзе выканання плана хлебанарыхтовак і ў фонд Чырвонай Арміі на 15 верасня г.г.

| Назва сельсоветаў | Процант выканання |
|-------------------|-------------------|
| 1 Івацэвіцкі | 100 |
| 2 Грыўдзенскі | 89 |
| 3 Любішчыцкі | 66 |
| 4 Сенкавіцкі | 60 |
| 5 Жытлінскі | 59 |
| 6 Косаўскі | 56 |
| 7 Яблонскі | 55 |
| 8 Бусіяжскі | 53 |
| 9 Стайкаўскі | 52 |
| 10 Белавіцкі | 49 |
| 11 Яглевіцкі | 48 |
| 12 Гошчоўскі | 48 |
| 13 Альшаніцкі | 40 |
| 14 Падстарыньскі | 39 |
| 15 Альбінскі | 37 |
| Усяго па раёну | 51 |

Адказны рэдактар А. П. РУДОЙ.